



Flashcardo.com

Við vonum að þessi prentanlegu spjöld verði þér gagnleg. Til að finna enn fleiri vörur með spjöldum geturðu farið á vefsíðuna okkar www.flashcardo.com/is. Á Flashcardo.com bjóðum við upp á rafræn spjöld, spjöld með endurtekningu með millibili, myndbands-spjöld og margt fleira. Allt ókeypis og tilbúið til að nota fyrir nemendur um allan heim.

Höfundarréttur, leyfisathugasemdir

Þetta PDF-skjal er varið samkvæmt höfundarréttarlögum og öll réttindi áskilin. Þú mátt deila þessu PDF-skjali með hverjum sem er. Hins vegar er þér ekki heimilt að selja þetta PDF-skjal eða innihald þess. Ef þú hefur einhverjar spurningar, vinsamlegast farðu á www.flashcardo.com/is til að hafa samband við okkur. Þakka þér fyrir!

Fyrirvari um ábyrgð

ÞETTA PDF-SKJAL ER VEITT „EINS OG ÞAÐ ER“, ÁN NOKKURRAR ÁBYRGÐAR AF NEINU TAGI, HVORKI BEINNAR NÉ ÓBEINNAR, ÞAR Á MEÐAL EN EKKI AÐEINS ÁBYRGÐAR UM SELJANLEIKA, HÆFNI TIL SÉRSTAKRA NOTA EÐA BROT Á RÉTTINDUM ANNARRA. UNDIR ENGINUM KRINGUMSTÆÐUM BER HÖFUNDUM EÐA HÖFUNDARRÉTTARHÖFUM ÁBYRGÐ Á NEINNI KRÖFU, TJÓNI EÐA ANNARRI ÁBYRGÐ, HVORKI Í MÁLSMEÐFERÐ, SKAÐABÓTAMÁLI EÐA ANNARS, SEM KEMUR FRAM VEGNA EÐA Í TENGLUM VIÐ PDF-SKJALIÐ EÐA NOTKUN EÐA AÐRAR VIÐSKIPTARÁÐSTAFANIR MEÐ PDF-SKJALIÐ.

Höfundarréttur © 2025 Flashcardo.com. Öll réttindi áskilin

ég

я
я - ja

þú

ты
ты - ty

hann

ён
ён - jon

hún

яна
яна - janá

það
hann/hún

яно
яно - janó

við

мы
мы - my

þið

вы
вы - vy

þeir

яны
яны - janý

hvað

што
што - što

hver
spurning

хто
кто - chto

hvar

дзе
дзе - dzie

afhverju

чаму
чаму - čamú

hvernig

як
як - jak

hvor

які
які - jakí

hvenær

калі
калі - kalí

þá

тады
тады - tadý

ef

калі
калі - kalí

í alvöru

сапраўды
сапраўды - sapraýdý

en

але
алé - alié

af því að

таму што
тамý што - tamú što

ekki

не
не - nie

þetta

гэты
гэты - héty

Ég þarf þetta

Мне гэта трэба
Мне гэта трэба - Mnie héta tréba

Hvað kostar þetta?

Колькі гэта каштуе?
Колькі гэта каштуе? - Kólki héta
kaštúje?

það
þetta

той
той - toj

allt

усе
усе - usié

eða

або
абó - abó

og

i
i - i

að vita

ведаць
вэдаць - viédać

Ég veit

Я ведаю
Я вэдаю - Ja viéðaju

Ég veit ekki

Я не ведаю
Я не вэдаю - Ja nie viéðaju

að hugsa

думаць
дúмаць - dúmać

að koma

прыходзіць
прыхóдзіць - prychódzić

að setja

пакласці
паклáсці - paklásci

að taka

браць
браць - bráć

að finna

знайсці
знайсці - znajsci

að hlusta

слухаць
слўхаць - slúchać

að vinna

працаваць
працаваць - pracavać

að tala

гаварыць
гаварыць - havarýć

að gefa
almennur

даваць
даваць - daváć

að líka

падабацца
падабацца - padabáccsa

að hjálpa

дапамагаць
дапамагаць - dapamaháć

að elska

кахаць
кахаць - kacháć

að hringja

званіць
званіць - zvaníc

að bíða

чакаць
чакаць - čakáć

Mér líkar vel við þig

Ты мне падабаешся
Ты мне падаба́ешся - Ty mnie
padabáješsia

Mér líkar þetta ekki

Мне гэта не падабаецца
Мне гэта не падаба́ецца - Mnie
héta nie padabájecca

Elskarðu mig?

Ты мяне кахаеш?
Ты мяне каха́еш? - Ty mianié
kacháješ?

Ég elska þig

Я цябе кахаю

Я цябэ кахаю - Ja ciabíé kacháju

0

нуль

нуль - nulí

1

адзін

адзін - adzín

2

два

два - dva

3

тры

тры - try

4

чатыры

чатыры - čatýry

5

пяць

пяць - piác

6

шэсць

шэсць - šesć

7

сем

сем - siem

8

восем

восем - vósiem

9

дзевяць

дзевяць - dziéviać

10

дзесяць

дзесяць - dziésiać

11

адзінаццаць
адзінаццаць - adzináccaś

12

дванаццаць
дванаццаць - dvanáccaś

13

трынаццаць
трынаццаць - trynáccaś

14

чатырнаццаць
чатырнаццаць - čatyrnáccaś

15

пятнаццаць
пятнаццаць - piatnáccaś

16

шаснаццаць
шаснаццаць - šasnáccaś

17

сямнаццаць
сямнаццаць - siamnáccaś

18

васямнаццаць
васямнаццаць - vasiamnáccaś

19

дзевятнаццаць
дзевятнаццаць - dzieviatnáccaś

20

дваццаць
дваццаць - dváccaś

nýtt

новы
новы - nóvy

gamalt

стары
стары - starý

fáir

мала
мáла - mála

margir

шмат
шмат - šmat

Hversu mikið?

колькі?
кóлькі? - kólki?

Hversu margir?

колькі?
кóлькі? - kólki?

rangt

няправільны
няправільны - niaprávilny

rétt

правільны
правільны - právilny

vondur

дрэнны
дрэнны - drénny

góður

добры
дóбры - dóbry

hamingjusamur

шчаслівы
шчаслівы - ščaslívy

stuttur

кароткі
карóткі - karótki

langur

доўгі
дóўгі - dóvhi

lítil

маленькі
малéнькі - maliéñki

stór

вялікі
вялікі - vialíki

þar

там
там - tam

hér

тут
тут - tut

hægri

правы
правы - grávy

vinstri

левы
лёвы - liévy

fallegur

прыгожы
прыгожы - pryhóžy

ungur

малады
малады - maladý

gamall

стары
стары - starý

halló

прывітанне
прывітанне - pryvitánnie

sjáumst

убачымся
убачымся - ubáčymsia

allt í lagi

добра
добра - dóbra

farðu varlega

беражы сябе
беражы сябе - bieražý siabié

ekki hafa áhyggjur

не хвалюйся
не хвалю́йся - nie chwaliújsia

auðvitað

канешне
кане́шне - kaniéšnie

góðan dag

добры дзень
до́бры дзень - dóbry dzień

hæ

вітаю
віта́ю - vitáju

bæ bæ

пакуль
паку́ль - rakuí

bless

да пабачэння
да пабачэ́ння - da pabačénnia

afsakið

даруйце
дару́йце - darújcie

fyrirgefðu

выбачай
выбача́й - vybačáj

þakka þér

дзякуй
дзя́куй - dziákuj

vinsamlegast

калі ласка
калі́ ласка - kalí láska

ég vil þetta

Я хачу гэта
Я хачу́ гэта - Ja chačú héta

núna

цяпер
цяпе́р - ciariér

eftir hádegi

M
поўдзень
поўдзень - rǫðdzień

morgunn
9:00-11:00

F
раніца
раніца - ránica

nótt

F
ноч
ноч - poč

morgunn
6:00-9:00

F
раніца
раніца - ránica

kvöld

M
вечар
вечар - víéčar

hádegi

M
дзень
дзень - dzień

miðnætti

F
поўнач
поўнач - rǫúnač

klukkustund

F
гадзіна
гадзіна - hadzína

mínúta

F
хвіліна
хвіліна - chvilína

sekúnda

F
секунда
секúнда - siekúnda

dagur

M
дзень
дзень - dzień

vika

M
тыдзень
ты́дзень - týdzień

mánuður

M
месяц
mésjac - miésiac

ár

M
год
год - hod

tími

M
час
час - čas

dagsetning

F
дата
dáta - dáta

í fyrradag

пазаўчора
пазаўчора - paзаўчора

í gær

учора
учора - uчора

í dag

сёння
сёння - siónnia

á morgun

заўтра
зáўтра - záўtra

dagurinn eftir morgundaginn

паслязаўтра
паслязáўтра - pasliazáўtra

mánudagur

M
панядзелак
панядзéлак - paniadziéлак

þriðjudagur

M
аўторак
аўтóрак - aўtórak

miðvikudagur

F
серада
серадá - sieradá

fimmtudagur

M
чацвер
чацвэр - čacvier

föstudagur

F
пятніца
пятніца - piátnica

laugardagur

F
субота
субóta - subóta

sunnudagur

F
нядзеля
нядзэля - niadziélia

Á morgun er laugardagur

Заўтра субота
Зáўтра субóta - Záuutra subóta

líf

N
жыццё
жыццё - žyssió

kona

F
жанчына
жанчы́на - žančýna

maður

M
чалавек
чалавéк - čalaviék

ást

N
каханне
кахá́нне - kachánnie

kærasti

M
хлопец
хлóпец - chlópiec

kærasta

F
сяброўка
сябрóўка - siabróўka

vinur

M
сябар
ся́бар - siábar

koss

M
пацалунак
пацалунак - pascalúnak

kynlíf

M
сэкс
сэкс - seks

barn

N
дзіця
дзіця - dziciá

ungbarn

N
дзіцятка
дзіцятка - dziciátka

stelpa

F
дзяўчынка
дзяўчынка - dziaŭčýnka

strákur

M
хлопчык
хлопчык - chlórčuk

mamma

F
мама
мама - máma

pabbi

M
тата
тата - táta

móðir

F
маці
маці - máci

faðir

M
бацька
бацька - bácka

foreldrar

PL
бацькі
бацькі - baćki

sonur

M
сын
сын - syn

dóttir

F
дача
дачка - dačka

litla systir

F
малодшая сястра
малодшая сястра - malóðsaja
sjastrá

litli bróðir

M
малодшы брат
малодшы брат - malóðšy brat

stóra systir

F
старэйшая сястра
старэйшая сястра - staréjšaja
sjastrá

stóri bróðir

M
старэйшы брат
старэйшы брат - staréjšy brat

að standa

стояць
стаяць - stajác

að sitja

сядзець
сядзець - siadziéc

að liggja

ляжаць
ляжаць - liažác

að loka

зачыніць
зачыніць - začynić

að opna
hurð

адчыніць
адчыніць - adčynić

að tapa

прайграць
прайграць - prajhrác

að sigr

перамагаць
перамагаць - pieramahác

að deyja

паміраць
паміраць - pamiráć

að lifa

жыць
жыць - žýć

að kveikja á

уклучыць
уклучыць - uklíučýć

að slökkva á

выключыць
выключыць - výklučýć

að drepa

забіваць
забіваць - zabíváć

að meiða

параніць
параніць - paráníć

að snerta

кранаць
кранаць - kranáć

að horfa

глядзець
глядзець - hliadzić

að drekka

піць
піць - ríć

að borða

есці
есці - jésci

að ganga

хадзіць
хадзіць - chadzíc

að hitta

сустракаць
сустракаць - sustrakáć

að veðja
íþrótt

рабіць стаўку
рабіць стаўку - rabíc stáũku

að kyssa

цалаваць
цалаваць - calavác

að elta

прытрымлівацца
прытрымлівацца - prytrýmlivacca

að giftast

ажаніцца
ажаніцца - ažanícса

að svara

адказваць
адка́зваць - adkázvać

að spyrja

пытаць
пыта́ць - pytác

spurning

N
пытанне
пытáнне - pytánnie

fyrirtæki

F
кампанія
кампа́нія - kampánija

viðskipti

M
бізнес
бі́знес - bíznieś

starf

F
праца
пра́ца - práса

peningar

PL
грошы
гро́шы - hróşy

sími

M
тэлефон
тэлефо́н - teliefón

skrifstofa

M
о́фис
о́фис - ófis

læknir

M
урач
урач - uráç

spítali

F
ба́льни́ца
ба́льни́ца - baínísa

hjúkrunarfræðingur

F
медсѣстра
медсѣстра - miedsiastrá

lögreglumaður

M
па́ліцэ́йскі
па́ліцэ́йскі - palicéjski

forseti

M
прэ́зідэ́нт
прэ́зідэ́нт - prezidént

hvítur

белы
белы - biély

svartur

чорны
чорны - čórny

rauður

чырвоны
чырвоны - čyrvóny

blár

сіні
сіні - síni

grænn

зялёны
зялёны - zialíóny

gulur

жоўты
жоўты - žóůty

hægt

павольны
павольны - pavólny

fljótt

хуткі
хуткі - chútki

fyndið

смешны
смешны - smiészny

óréttlátt

несправядлівы
несправядлівы - niespraviadlívny

réttlátt

справядлівы
справядлівы - spraviadlívny

erfitt

складаны
складаны - skladány

auðvelt

просты
прóсты - prósty

Þetta er erfitt

Гэта складана
Гэта складана - Héta skladána

ríkur

багаты
багаты - baháty

fátækur

бедны
бэдны - biédny

sterkur
vöðvi

моцны
мо́цны - móсны

veikburða

слабы
сла́бы - sláby

öruggur

бяспечны
бяспэчны - biaspiéchny

þreyttur

стомлены
стóмлены - stómlíeny

stoltur

горды
гóрды - hórðy

saddur

сыты
сыты - sýty

veikur

хворы
хвóры - chvógy

heilbrigður

здоровы
здарóвы - zdaróvy

reiður

злы
злы - zly

lágur

нізкі
нізкі - nízki

hár
lýsingarorð

высокі
высóкі - vysóki

beinn

прамы
прамы - pramy

sérhver

кожны
кóжны - kóžny

alltaf

заўсёды
заўсёды - zaўsiódy

reyndar

насамрэч
насáмрэч - nasátreč

aftur

зноў
зноў - znoŭ

nú þegar

ужо
ужó - užó

minna

менш
менш - mienš

mest

самы
сáмы - sámy

meira

больш
бóльш - bóļš

Ég vil meira

Я хачу больш
Я хачú больш - Ja chačú boļš

ekkert

ніхто
ніхтó - nichtó

mjög

вельмі
вéльмі - víelmi

dýr

F
живёліна
живёліна - žuviólina

svín

F
свіння
свіннá - svinníá

kýr

F
карова
карóва - karóna

hestur

М
конь
конь - koń

hundur

М
сабака
саба́ка - sabáka

kind

Ғ
авечка
авэ́чка - aviéčka

api

Ғ
малпа
ма́лпа - málpa

köttur

М
кот
кот - kot

björn

М
мядзведзь
мядзвэ́дзь - miadzviédź

kjúklingur
dýr

Ғ
курыца
ку́рыца - kúryca

önd

Ғ
качка
ка́чка - káčka

fiðrildi

М
матыль
маты́ль - matýl

býfluga

Ғ
пчала
пча́ла - pčalá

fiskur
dýr

Ғ
рыба
ры́ба - rýba

könguló

М
павук
паву́к - pavúk

snákur

Ф
ЗМЯЯ
змяя - zmiajá

úti

ЗВОНКУ
звонку - zvónku

inni

унутры
унутры - unutrý

langt í burtu

далёка
далёка - dalióka

nálægt

блізка
блізка - blízka

fyrir neðan

пад
пад - pad

fyrir ofan

над
над - nad

við hliðina á

побач
побач - róbač

framan

пярэдні
пярэдні - piarédni

aftan

задні
задні - zádni

sætur
matur

салодкі
салодкі - salódki

súr

кіслы
кіслы - kísly

skríttinn

дзіўны
дзіўны - dzíúny

mjúkt

мяккі
мяккі - miákki

hart

цвёрды
цвёрды - cviórды

sætur
persóna

мілы
мілы - míly

heimskur

дурны
дурны - durný

brjáláður

шалёны
шалёны - šalióny

upptekinn

заняты
заняты - zaniáty

hávaxinn

высокі
высокі - vysóki

lágvaxinn

нізкі
нізкі - nízki

áhyggjufullur

занепакоены
занепакоены - zaniepakójeny

hissa

здзіўлены
здзіўлены - zdzíúlieny

svalur

круты
круты - krutý

prúður

добра выхаваны
добра выхаваны - dóbra vychavány

illur

злы
злы - zly

snjall

разумны
разумны - razúmny

kaldur

холодны
холодны - chalódny

heitur

горачы
горачы - harácy

höfuð

F
галава
галава - halavá

nef

M
нос
нос - nos

hár
höfuð

PL
валасы
валасы - valasý

munur

M
рот
рот - rot

eyra

N
вуха
вуха - vúcha

auga

N
вока
вока - vóka

hönd

F
рука
рука - ruká

fótur

F
ступня
ступня́ - stupniá

hjarta

N
сэрца
сэ́рца - sérsa

heili

M
мозг
мозг - mozh

að toga
hurð

цягнуць
цягну́ць - ciahnúć

að ýta
hurð

штурхаць
штúрхаць - štúrchać

að ýta
hnappur

націскаць
націска́ць - naciskáć

að slá

біць
бі́ць - bíć

að grípa

лавіць
лаві́ць - lavíć

að berjast

біцца
бі́цца - bícca

að kasta

кідаць
кі́даць - kídać

að hlaupa

бегчы
бэ́гчы - biéhčy

að lesa

чытаць
чыта́ць - čytáć

að skrifa

пісаць
пісаць - písać

að gera við

правіць
правіць - právić

að telja

лічыць
лічыць - ličýć

að klippa

рэзаць
рэзаць - rézać

að selja

прадаваць
прадаваць - pradaváć

að kaupa

купляць
купляць - kupliáć

að borga

плаціць
плаціць - plásić

að læra

вучыцца
вучыцца - vučýssa

að dreyma

марыць
марыць - márgýć

að sofa

спаць
спаць - spáć

að spila

гуляць
гуляць - huliáć

að fagna

святкаваць
святкаваць - sviatkaváć

að hvíla

адпачываць
адпачыва́ць - adpačyvác

að njóta

атрымліваць асалоду
атры́мліваць асало́ду - atrýmlivać
asalódu

að þrifa

чысціць
чысці́ць - čýscić

skóli

F
школа
шко́ла - škóla

hús

M
дом
дом - dom

hurð

PL
дзверы
дзвэ́ры - dzviéry

eiginmaður

M
муж
муж - muž

eiginkona

F
жонка
жо́нка - žónka

brúðkaup

N
вяселле
вясéлле - viasiéllie

manneskja

M
чалавек
чалавэ́к - čalaviék

bíll

M
аўтамабіль
аўтамабі́ль - aŭtamabíl

heimili

M
дом
дом - dom

borg

М
горад
górad - hórad

tala

Ғ
лічба
líčba - líčba

21

дваццаць адзін
dváccać adzín

22

дваццаць два
dváccać dva

26

дваццаць шэсць
dváccać šesć

30

трыццаць
tryccać

31

трыццаць адзін
tryccać adzín

33

трыццаць тры
tryccać try

37

трыццаць сем
tryccać siem

40

сорак
sórak

41

сорак адзін
sórak adzín

44

сорак чатыры
sórak čatýry

48

сорак восем
sórak wósiem

50

пяцьдзясят
пяцьдзясят - pięćdziesiąt

51

пяцьдзясят адзін
пяцьдзясят адзін - pięćdziesiąt
adzin

55

пяцьдзясят пяць
пяцьдзясят пяць - pięćdziesiąt pięć

59

пяцьдзясят дзевяць
пяцьдзясят дзевяць - pięćdziesiąt
dziewięć

60

шэсцьдзясят
шэсцьдзясят - sześćdziesiąt

61

шэсцьдзясят адзін
шэсцьдзясят адзін - sześćdziesiąt
adzin

62

шэсцьдзясят два
шэсцьдзясят два - sześćdziesiąt dwa

66

шэсцьдзясят шэсць
шэсцьдзясят шэсць - sześćdziesiąt
sześć

70

семдзесят
сэмдзесят - siemdziesiąt

71

семдзесят адзін
сэмдзесят адзін - siemdziesiąt
adzin

73

семдзесят тры
сэмдзесят тры - siemdziesiąt trzy

77

семдзесят сем
сэмдзесят сем - siémdziesiat siem

80

восемдзесят
вóсемдзесят - vósiemdziesiat

81

восемдзесят адзін
вóсемдзесят адзін - vósiemdziesiat
adzín

84

восемдзесят чатыры
вóсемдзесят чатыры -
vósiemdziesiat čatýry

88

восемдзесят восем
вóсемдзесят вóсем - vósiemdziesiat
vósiem

90

дзевяноста
дзевяно́ста - dzievianósta

91

дзевяноста адзін
дзевяно́ста адзін - dzievianósta
adzín

95

дзевяноста пяць
дзевяно́ста пяць - dzievianósta piac

99

дзевяноста дзевяць
дзевяно́ста дзэ́вяць - dzievianósta
dziéviać

100

СТО
сто - sto

1000

адна тысяча
адна́ ты́сяча - adná týsiača

10.000

дзесяць тысяч
дзэ́сяць ты́сяч - dziésiać týsiač

100.000

СТО ТЫСЯЧ
сто т́ысяч - sto t́ysiač

1.000.000

адзін мільён
адзін мільён - adzín miljón

hundurinn minn

мой сабака
мой саба́ка - moj sabáka

kötturinn þinn

ТВОЙ КОТ
твой кот - tvoj kot

kjóllinn hennar

яе сукенка
я́е сукéнка - jajé sukiénka

bíllinn hans

яго машына
я́го машы́на - jahó mašýna

bolti þess

яго мяч
я́го мяч - jahó miač

heimili okkar

наш дом
наш дом - naš dom

liðið þitt

ваша каманда
ва́ша камáнда - váša kamánda

fyrirtækið þeirra

іх кампанія
іх кампа́нія - ich kampánija

allir

усе
усé - usié

saman

разам
ра́зам - rázam

annað

іншае
іншае - ínšaje

skiptir ekki máli

не важна
не важна - nie vážna

skál
frasar

ваша здароўе
ваша здароўе - váša zdaróúje

slakaðu á

расслабся
расслабся - rasslábsia

ég er sammála

я згодзен
я згодзен - ja zhódzien

velkominn

вітаем
вітаем - vítájem

engar áhyggjur

не хвалюйся
не хвалюйся - nie chvaliújsia

beygðu til hægri

павярні направа
павярні направа - paviarní napráva

beygðu til vinstri

павярні налева
павярні налева - paviarní naliéva

farðu beint

ідзі прама
ідзі прама - idzí práma

komdu með mér

Хадзем са мной
Хадзём са мной - CHadziém sa mnoj

egg

N
яйка
яйка - jájka

ostur

M
сыр
сыр - syr

mjólk

N
малако
малако - malakó

fiskur
matur

F
рыба
рыба - rýba

kjöt

N
мяса
мяса - miása

grænmeti

F
гародніна
гародніна - haródnina

ávöxtur

F
садавіна
садавіна - sadavína

bein
matur

F
костка
костка - kóstka

olía

M
алей
алей - alíej

brauð

M
хлеб
хлеб - chlieb

sykur

M
цукар
цукар - cúkar

súkkulaði

M
шакалад
шакалад - šakalád

nammi

F
цукерка
цукерка - cukiérka

kaka

M
торт
торт - tort

drykkur

M
напой
напой - парój

vatn

F
вада
вада - vadá

sóðavatn

F
газіроўка
газіроўка - haziróuka

kaffi

F
кава
кава - káva

te

F
гарбата
гарбата - harbáta

bjór

N
піва
піва - píva

vín

N
віно
віно - vínó

salat

F
салата
салата - saláta

súpa

M
суп
суп - sup

eftirréttur

M
дэсерт
дэсерт - desiért

morgunverður

M
сняданак
сняданак - sniadának

hádegisverður

М
абед
абёд - abíéd

kvöldverður

F
вячэра
вячэра - viačéra

pítsa

F
піца
піца - rísa

strætó

М
аўтобус
аўтобус - aütóbus

lest

М
цягнік
цягнік - ciahník

lestarstöð

F
чыгуначная станцыя
чыгуначная стáнцыя - čyhúnačnaja
stáncyja

strætóstoppistöð

М
аўтобусны прыпынак
аўтобусны прыпынак - aütóbusny
prypýnak

flugvél

М
самалёт
самалёт - samaliót

skip

М
карабель
карабэль - karabiél

vörubíll

М
грузавік
грузавік - hruzavík

reiðhjól

М
ровар
рóвар - róvar

mótorhjól

М
матацыкл
матацыкл - matacýkl

leigubíll

N
таксі
таксі - taksí

umferðarljós

M
святлафор
святлафór - sviatlafór

bílastæði
almennur

F
аўтастаянка
аўтастаянка - aütastajánka

vegur

F
дарога
дарóga - daróha

flík

N
адзенне
адзённое - adziénnie

skór

M
абутак
абўтак - abútak

kápa

N
паліто
паліто - palitó

peysa

M
швэдар
швэдар - švédar

skyrta

F
кашуля
кашўля - kašúlia

jakki

F
куртка
кўртка - kúrtka

jakkaft

M
касцюм
касцўм - kasciúm

buxur

PL
штаны
штаны - štaný

kjóll

F

сукенка
сукéнка - sukiénka

stuttermabolur

F

футболка
футбóлка - futbólka

sokkur

F

шкарпэтка
шкарпéтка - škarpétka

brjóstahaldari

M

бюстгальтар
бюстгáлтар - biústháltar

nærbuxur
almennur

PL

трусы
трусы́ - trusý

gleraugu

PL

акуляры
акуля́ры - akuliáry

handtaska

F

сумачка
сýмачка - súmačka

veski

M

гаманец
гаманéц - hamaniéc

seðlaveski

M

кашалёк
кашалéк - kašaliók

hringur
fylgihlutir

M

пярсцёнак
пярсцё́нак - piarsciónak

hattur

M

капялюш
капялю́ш - kapialiúš

úr

M

гадзіннік
гадзі́ннік - hadzínnik

vasi
föt

F
кішэнь
кішэнь - kišėń

Hvað heitirðu?

Як цябе завуць?
Як цябэ завуць? - Jak ciabié zavúć?

Ég heiti David

Мяне завуць Дэвід
Мяне завуць Дэвід - Mianié zavúć
Dévid

Ég er 22 ára gamall

Мне дваццаць два гады
Мне дваццаць два гады - Mnie
dváccać dva hadý

Hvernig hefurðu það?

Як маешся?
Як маешся? - Jak máješsia?

Er allt í lagi?

Ты ў парадку?
Ты ў парадку? - Ты ў parádku?

Hvar er klósettið?

Дзе туалет?
Дзе туалэт? - DZie tualiét?

Ég sakna þín

Я сумую па табе
Я сумую па табэ - Ja sumúju pa
tabié

vor

F
вясна
вясна - viasná

sumar

N
лета
лёта - liéta

haust

F
восень
вóсень - vósień

vetur

F
зіма
зіма - zimá

janúar

М
студзень
студзень - stúdzień

febrúar

М
люты
люты - liúty

mars

М
сакавік
сакавік - sakavík

apríl

М
красавік
красавік - krasavík

maí

М
май
май - maj

júní

М
чэрвень
чэрвень - červień

júlí

М
ліпень
ліпень - lípień

ágúst

М
жнівень
жнівень - žnívień

september

М
верасень
véрасень - viérasień

október

М
кастрычнік
кастрычнік - kastrýčnik

nóvember

М
лістапад
лістапад - listapád

desember

М
снежань
снёжань - sniéžań

innkaup

PL

пакупкі

пакўпкі - pakúпки

reikningur

M

рахунак

рахўнак - rachúnak

markaður

M

рынак

рынак - rýnak

matvöruverslun

M

супермаркет

супермáркeт - supiermárkiet

bygging

M

будынак

будынак - budýnak

íbúð

F

кватэра

кватэра - kvatéra

háskóli

M

універсітэт

універсітэт - univiersitét

bóndabær

F

ферма

фёрма - fiérma

kirkja

F

царква

царквá - carkvá

veitingastaður

M

рэстаран

рэстарán - restarán

bar

M

бар

бар - bar

rækt

F

трэнажорная зала

трэнажорная зála - trenazórnaja zála

garður
opinber

M
парк
парк - park

klósett
opinber

M
туалет
туалёт - tualiét

kort

F
карта
káрта - kárta

sjúkrabíll

F
хуткая дапамога
хўтка́я дапамо́га - chútka
daramóha

lögregla

F
паліцыя
палі́цыя - palícyja

byssa

M
пісталет
пісталёт - pistaliét

slökkviliðsmenn

PL
пажарныя
пажа́рныя - pażárnyja

land

F
краіна
кра́іна - kraína

úthverfi

M
прыгарад
пры́гарад - prýharad

þorp

F
вёска
вёска - víóska

heilsa

N
здараўе
зда́роўе - zdaróўje

læknisfræði

F
медыцына
меды́цына - miedycýna

slys

F
аварыя
авáрыя - aváryja

sjúklingur

M
пацыент
пацыéнт - pasyjént

skurðaðgerð

F
аперацыя
аперáцыя - apierácyja

pilla

F
таблетка
таблётка - tabliétka

hiti

F
гарачка
гарáчка - haráčka

kvef
almennur

F
прастуда
прастúда - prastúda

sár

F
рана
ráна - rána

pantaður tími

M
прыём
прыём - prujóm

hósti

M
кашаль
кашаль - kášal

háls

F
шыя
шыя - šýja

rass

F
дупа
дúпа - dúpa

öxl

N
плячо
плячó - pliačó

hné

N
калена
кале́на - kaliéna

fótleggur

F
нага
нага́ - nahá

handleggur

F
рука
рукá - ruká

kviður

M
живот
жыво́т - žyvót

brjóst

PL
грудзі
гру́дзі - hrúdzi

bak

F
спіна
спі́на - spína

tönn

M
зуб
зуб - zub

tunga

M
язык
язы́к - jazúk

vör

F
губа
губá - hubá

fingur

M
палец
па́лец - rálies

tá

M
палец нагі
па́лец нагі́ - rálies nahí

magi

M
страўнік
страў́нік - stráūnik

lunga

N
лёгкае
лёгкае - lióhkaе

lifur

F
печань
пэчань - piéčaiń

taug

M
нерв
нерв - nierv

nýra

F
нырка
нырка - nýrka

þarmur

M
кішэчнік
кішэчнік - kišéčnik

litur

M
колер
колер - kólier

appelsínugulur

аранжавы
аранжавы - aránžavy

grár

шэры
шэры - šégy

brúnn

карычневы
карычневы - karýčnievy

bleikur

ружовы
ружовы - ružóvy

leiðinlegt

нудны
нудны - núdny

þungt

цяжкі
цяжкі - ciážki

létt

лєгкі
лєгкі - lióhki

einmana

самотны
самóтны - samótny

svangur

галодны
галóдны - halódný

þyrstur

які хоча піць
які хóча піць - jakí chóča pić

dapur

сумны
сúмны - súmný

brattur

круты
круты - krutý

flatur

плоскі
плóскі - plóski

kringlóttur

круглы
крúглы - krúhly

ferhyrndur

квадратны
квадрáтны - kvadrátný

þröngur

вузкі
вúзкі - vúzki

breiður

шырокі
шырóкі - šyróki

djúpur

глыбокі
глыбóкі - hlybóki

grunnt

мелкі
мёлкі - miélki

risastór

велізарны
велізárны - vielizárny

norður

поўнач
поўнач - róunač

austur

усход
усхód - uschód

suður

поўдзень
поўдзень - róüdzieñ

vestur

заход
зáхад - záchad

skítugur

брудны
брúдны - brúdný

hreinn

чысты
чысты - čýsty

fullt

поўны
поўны - róüny

tómt

пусты
пустý - pustý

dýrt

дарагі
дарагі - darahí

ódýrt

танны
тáнны - tánný

dökkt

цёмны
цёмны - ciómný

ljóst
litur

светлы
свётлы - sviétly

kynþokkafullur

сэксуальны
сэксуальны - seksuálmy

latur

лянівы
лянівы - lianívy

hugrakkur

смелы
смéлы - smiély

örlátur

шчодры
шчóдры - ščódry

myndarlegur

прыгожы
прыгóжы - pryhóžy

ljótur

брыдкі
бры́дкі - brýdki

kjánalegur

дурны
дурны - durný

vinalegur

прыязны
прыя́зны - pryjázny

sekur

вінаваты
вінава́ты - vinaváty

blindur

сляпы
сляпы́ - sliapý

fullur

п'яны
п'яны - p'jány

blautur

мокры
мокры - mókry

þurr

сухі
сухі - suchí

hlýr

цёплы
цёплы - ciórpy

hávær

гучны
гучны - húčny

þögull

ціхі
ціхі - cíchi

hljóður

бясшумны
бясшумны - biasšúmny

eldhús

F
кухня
кухня - kúchnia

baðherbergi

F
ванная
ванная - vánnaða

stofa

F
гасцёўня
гасцёўня - hascióŭnia

svefnherbergi

F
спальня
спальня - spálnia

garður
hús

M
сад
сад - sad

bílskúr

M
гараж
garáž - haráž

veggur

F
сцяна
scianá - scianá

kjallari

M
падвал
padvál - padvál

klósett
bygging

M
туалет
tualiét - tualiét

stigi
hús

F
лесвіца
líesvíca - líesvíca

þak

M
дах
dach - dach

gluggi
bygging

N
акно
aknó - aknó

hnífur

M
нож
nož - nož

bolli
heitur

M
кубак
kúbak - kúbak

glas
glas

F
шклянка
škliánka - škliánka

diskur

F
талерка
taliérka - taliérka

glas
plast

F
шклянка
škliánka - škliánka

ruslatunna

M

смеццевы бак

смэццевы бак - smiéccievy bak

skál
eldhús

F

míska

míska - miska

sjónvarpstæki

M

тэлевiзар

тэлевiзар - telievízar

skrifborð

M

пісьмовы стол

пісьмóвы стол - písmóvy stol

rúm

M

ложак

лóжак - lóžak

spigill

N

люстэрка

люстэрка - liustérka

sturta

M

душ

душ - duš

sófi

F

канапа

канáпа - kanápa

mynd

F

карціна

карціна - karcína

klukka

M

гадзiннiк

гадзiннiк - hadzínnik

borð

M

стол

стол - stol

stóll

N

крэсла

крэсла - krésla

sundlaug
garður

М
басейн
басейн - basiéjn

bjalla

М
званок
званок - zvanók

nágranni

М
сусед
сусед - susiéd

að mistakast

пацярпець няўдачу
пацярпець няўдачу - paciarpíeć
niaũdáču

að velja

выбіраць
выбіраць - vybiráć

að skjóta

страляць
страляць - straliáć

að kjósa

галасаваць
галасаваць - halasaváć

að falla

падаць
падаць - ráðać

að verja

абараняць
абараняць - abaraniáć

að ráðast á

атакаваць
атакаваць - atakaváć

að stela

красці
красці - krásći

að brenna

гарэць
гарэць - haréć

að bjarga

ратаваць
ратава́ць - rataváć

að reykja

паліць
палі́ць - palíc

að fljúga

лятаць
лята́ць - liatác

að bera

несці
не́сці - niésci

að hrækja

пляваць
плява́ць - plíavác

að sparka

біць
бі́ць - bíć

að bíta

кусаць
куса́ць - kusác

að anda

дыхаць
ды́хаць - dýchać

að lykta

нюхаць
ню́хаць - niúchać

að gráta

плакаць
пла́каць - plákać

að syngja

спяваць
спява́ць - spíavác

að brosa

усміхацца
усміха́цца - usmichácca

að hlæja

смяяцца
смяяцца - smiájacca

að vaxa

расці
расці - rascí

að skreppa saman

сціскацца
сціскацца - sciskácca

að rífast

спрачацца
спрачацца - spráccácca

að ógna

пагражаць
пагражаць - pahražác

að deila

дзяліць
дзяліць - dzialíc

að gefa að borða

карміць
карміць - karmíc

að fela

хаваць
хаваць - chavác

að vara við

папярэджваць
папярэджваць - papíarédžvać

að synda

плаваць
плаваць - plávać

að hoppa

скакаць
скакаць - skakác

að rúlla

каціць
каціць - kacíc

að lyfta

паднімаць
паднімаць - padnımáć

að grafa

капаць
капаць - karác

að afrita

капіяваць
капіяваць - karıjıvác

að afhenda

дастаўляць
дастаўляць - dastaŭlıác

að leita að

шукаць
шукаць - ŝukác

að æfa

практыкаваць
практыкаваць - praktykavác

að ferðast

падарожніцаць
падарожніцаць - padaróŝnićać

að mála

фарбаваць
фарбаваць - farbavác

að fara í sturtu

прымаць душ
прымаць душ - prımác duř

að opna
lás

адкрываць
адкрываць - adkryvác

að læsa

замыкаць
замыкаць - zamykác

að þvo

мыць
мыць - tųć

að biðja

маліцца
маліцца - malícca

að elda

гатаваць
гатаваць - hatavác

bók

F
кніга
кніга - kníha

bókasafn

F
бібліятэка
бібліятэка - biblijátéka

heimavinna

F
дамашняя работа
дамашняя работа - damášniaja
rabóta

próf

M
экзамен
экзамен - ekzámien

kennslustund

M
урок
урок - urók

vísindi

F
наука
наука - navúka

saga

F
гісторыя
гісторыя - históryja

list

N
мастацтва
мастацтва - mastáctva

enska

F
англійская мова
англійская мова - anhlíjskaja móva

franska

F
французская мова
французская мова - francúzskaja
móva

penni

F
ручка
ручка - rúčka

blýantur

M
аловак
аловак - alóvak

3%

тры працэнт
тры працэнт - try pracénty

fyrsti

першы
першы - píeršy

annar

другі
другі - druhi

þriðji

трэці
трэці - tréci

fjórði

чацвёрты
чацвёрты - čacviorthy

útkoma

M
вынік
вынік - vynyk

ferningur

M
квадрат
квадрат - kvadrát

hringur
rúmfræði

M
круг
круг - kruh

svæði

F
плошча
плошча - plóšča

rannsókn

N
даследаванне
даследаванне - dasliédavannie

gráða

F
ступень
ступень - stupiér

bakkalár

M
бакалаўр
бакалаўр - bakaláŭr

master

M
магістр
магістр - mahístr

$x < y$

х менш за у
х менш за у - x mienš za y

$x > y$

х больш за у
х больш за у - x bóľš za u

streita

M
стрэс
стрэс - stres

trygging

F
страхоўка
страхоўка - strachóŭka

starfsfólk

M
персанал
персанал - piersanál

deild

M
аддзел
аддзел - addziél

laun

M
заробак
заробак - zaróbak

heimilisfang

M
адрас
адрас - ádras

bréf

M
ліст
ліст - list

skipstjóri

М
капітан
капітán - kapitán

einkaspæjari

М
дэтэктыў
дэтэктыў - detektýű

flugmaður

М
лётчык
лётчык - liótčyk

prófessor

М
прафэсар
прафэсар - prafiésar

kennari

М
настаўнік
настаўнік - nastáűnik

lögfræðingur

М
юрыст
юрыст - jurýst

ritari

Ғ
сакратарка
сакратárка - sakratárka

aðstoðarmaður

М
памочнік
памóчник - pamóčnik

dómari
lög

М
суддзя
суддзя - suddziá

forstjóri

М
дырэктар
дырэктар - dyréktar

yfirmaður

М
менеджар
мэнеджар - miéniedžar

kokkur

М
кухар
кúхар - kúchar

leigubílstjóri

M
таксіст
таксіст - taksíst

rútubílstjóri

M
кіроўца аўтобуса
кіроўца аўтобуса - kiroŭca aŭtóbusa

glæpamaður

M
злачынец
злачынец - zlačýniec

fyrirsæta

F
мадэль
мадэль - madél

listamaður

M
мастак
мастак - masták

símanúmer

M
нумар тэлефона
нумар тэлефона - númer teliefóna

merki

M
сігнал
сігнал - síhnál

app

M
дадатак
дадатак - dadátak

spjall

M
чат
чат - čat

skjal

M
файл
файл - fajl

vefslóð

M
url
url - url

netfang

M
адрес электронной почты
адрес электронной почты - ádras eliekrónnaj póšty

vefsíða

M
сайт
сайт - sajt

tölvupóstur

F
электронная пошта
электронная пошта - eliektroónnaja
pósta

farsími

M
мобільны тэлефон
мобільны тэлефон - mobílny
teliefón

lög

M
закон
закон - zakón

fangelsi

F
турма
турма - turmá

sönnunargagn

M
доказ
доказ - dókaz

sekt

M
штраф
штраф - štraf

vitni

M/F
сведка
сведка - sviédka

dómstóll

M
суд
суд - sud

undirskrift

M
подпис
подпис - ródpis

tap

F
страта
страта - stráta

hagnaður

M
прибыток
прибыток - prybýtak

viðskiptavinur

M
клиент
клиэнт - klijént

upphæð

F
сума
сúма - súma

greiðslukort

F
кредытная картка
крэды́тная ка́ртка - kredýtnaja kártka

lykilorð

M
пароль
паро́ль - paról

hraðbanki

M
банкамат
банкама́т - bankamát

sundlaug
keppni

M
басейн
басе́йн - basiéjn

rafmagn

F
энергия
эне́ргія - eniérhija

myndavél

F
камера
ка́мера - kámiera

útvarp

N
радыё
ра́дыё - rádyjo

gjöf

M
падарунак
пада́рунак - padarúnak

flaska

F
бутэлька
бутэ́лька - butéĺka

poki

M
пакет
пакéт - pakiét

lykill

М
ключ
ключ - klíuð

dúkka

F
лялька
лялька - liálka

engill

М
анёл
анёл - aníól

greiða

F
расчоска
расчоска - rasčóska

tannkrem

F
зубная паста
зубная паста - zubnája pásta

tannbursti

F
зубная щотка
зубная щотка - zubnája ščotka

sjampó

М
шампунь
шампунь - šampún

krem

М
крэм
крэм - krem

tissjú

F
сурвэтка
сурвэтка - survétka

varalitur

F
памада
памáда - pamáda

sjónvarp

N
ТБ
ТБ - TB

bíó

N
кіно
кінó - kinó

fréttir

PL
naвіны
навіны - naвіny

sæti

N
месца
mésca - miésca

miði

M
білет
білет - biliét

kvikmyndatjald

M
экран
экран - ekrán

tónlist

F
музыка
múzyka - múzyka

svið

F
сцэна
сцэна - scéna

áhorfendur

F
аўдыторыя
аўдыторыя - aũdytóryja

málverk

M
жывапіс
жывапіс - žývapís

brandari

M
жарт
жарт - žart

grein
dagblað

M
артыкул
артыкул - artýkul

dagblað

F
газета
gazéta - haziéta

tímarit

M
часопіс
часопіс - časópís

auglýsing

F

рэклама
рэкла́ма - rekláma

náttúra

F

прырода
прыро́да - pryroda

aska

M

попел
по́пел - rópiel

eldur

náttúra

M

агонь
аго́нь - ahóń

demantur

M

алмаз
алма́з - almáz

tungl

M

Месяц
Ме́сяц - Miésiac

jörð

F

Зямля
Зямя́ - Ziamliá

sól

N

Сонца
Со́нца - Sónca

stjarna

F

зорка
зо́рка - zórka

pláneta

F

планета
плане́та - planiéta

alheimur

M

сусвет
сусве́т - susviét

sjávarströnd

M

бераг
бе́раг - biérah

stöðuvatn

N
возера
вóзера - vóziara

skógur

M
лес
лес - lies

eyðimörk

F
пустыня
пусты́ня - pustýnia

hóll

M
пагорак
пагóрак - pahórak

klettur

F
скала
скалá - skalá

á

F
рака
рака́ - raká

dalur

F
даліна
далі́на - dalína

fjall

F
гара
гарá - hará

eyja

M
востраў
вóстраў - vóstraў

haf

M
акіян
акі́ян - akiján

sjór

N
мора
мо́ра - móra

veður

N
надвор'е
надво́р'е - nadvór'je

ís
almennur

М
лёд
лёд - liod

snjór

М
снег
снег - snieh

stormur

М
шторм
шторм - štorm

rigning
nafnorð

М
дождж
дождж - doždž

vindur

М
вeцep
вeцep - viécier

planta

F
расліна
расліна - raslína

tré

N
дрэва
дрэва - dréva

gras

F
тpавa
тpавá - travá

rós

F
pyжa
pyжa - rúža

blóm

F
квeтka
квeтka - kviétka

gas

М
газ
газ - haz

málmur

М
метал
метал - mietál

gull

N
золата
зólата - zólata

silfur

N
срэбра
срэбра - srébra

Silfur er ódýrara en gull

Срэбра таннейшае за золата
Срэбра таннейшае за зólата -
Srébra tanníjšaje za zólata

Gull er dýrara en silfur

Золата даражэйшае за срэбра
Зólата даражэйшае за срэбра -
Zólata daražéjšaje za srébra

frídagur

M
адпачынак
адпачынак - адраčýnak

meðlimur

M
член
член - člien

hótel

M
гатэль
гатэль - hatél

strönd

M
пляж
пляж - pliaž

gestur
heimili

M
ГОСЦЬ
госць - hosć

afmæli

M
дзень нараджэння
дзень нараджэння - dzień
naradžénnia

jól

PL
Каляды
Каляды - Kaliády

nýtt ár

M
Новы год
Нóвы год - Nóvy hod

páskar

М
Вялікдзень
Вялікдзень - Vialíkdzień

frændi
foreldrar > bróðir

М
дзядзька
дзядзька - dziadźka

frænka
foreldrar > systir

F
цётка
цётка - ciotka

föðuramma

F
бабуля
бабуля - babúlia

föðurafi

М
дзядуля
дзядуля - dziadúlia

móðuramma

F
бабуля
бабуля - babúlia

móðurafi

М
дзядуля
дзядуля - dziadúlia

dauði

F
смерць
смерць - smiérc

gröf

F
магіла
магіла - mahíla

skilnaður

М
развод
развод - razvód

brúður

F
нявеста
нявэста - niaviésta

brúðgumi

М
жаніх
жаніх - žaních

101

СТО АДЗІН
сто адзін - sto adzín

105

СТО ПЯЦЬ
сто пяць - sto piać

110

СТО ДЗЕСЯЦЬ
сто дзэсяць - sto dziésiać

151

СТО ПЯЦЬДЗЯСЯТ АДЗІН
сто пяцьдзясят адзін - sto
piaćdziasiać adzín

200

ДЗВЕСЦЕ
дзвэсце - dzviéscie

202

ДЗВЕСЦЕ ДВА
дзвэсце два - dzviéscie dva

206

ДЗВЕСЦЕ ШЭСЦЬ
дзвэсце шэсць - dzviéscie šesć

220

ДЗВЕСЦЕ ДВАЦЦАЦЬ
дзвэсце дваццаць - dzviéscie
dváccać

262

ДЗВЕСЦЕ ШЭСЦЬДЗЯСЯТ ДВА
дзвэсце шэсцьдзясят два -
dzviéscie šesćdziasiać dva

300

ТРЫСТА
трыста - trýsta

303

ТРЫСТА ТРЫ
трыста тры - trýsta try

307

ТРЫСТА СЕМ
трыста сем - trýsta siem

330

трыста трыццаць
трыста трыццаць - trýsta trýccać

373

трыста семдзесят тры
трыста сёмдзесят тры - trýsta siémdziesiat try

400

чатырыста
чатырыста - čatýrysta

404

чатырыста чатыры
чатырыста чатыры - čatýrysta čatýry

408

чатырыста восем
чатырыста вóсем - čatýrysta vósiem

440

чатырыста сорак
чатырыста sóрак - čatýrysta sórak

484

чатырыста восемдзесят чатыры
чатырыста вóсемдзесят чатыры - čatýrysta vósiemdziesiat čatýry

500

пяцьсот
пяцьсót - piaćsót

505

пяцьсот пяць
пяцьсót пяць - piaćsót piac

509

пяцьсот дзевяць
пяцьсót дзéвяць - piaćsót dziéviać

550

пяцьсот пяцьдзясят
пяцьсót пяцьдзясът - piaćsót piaćdziasiat

595

пяцьсот дзевяноста пяць
пяцьсót дзевяноста пяць - piaćsót dzievianósta piac

600

ШЭСЦЬСОТ
шэсцьсoт - šeścsót

601

ШЭСЦЬСОТ АДЗІН
шэсцьсoт адзін - šeścsót adzín

606

ШЭСЦЬСОТ ШЭСЦЬ
шэсцьсoт шэсць - šeścsót šeść

616

ШЭСЦЬСОТ ШАСНАЦЦАЦЬ
шэсцьсoт шасна́ццаць - šeścsót šasnáccać

660

ШЭСЦЬСОТ ШЭСЦЬДЗЯСЯТ
шэсцьсoт шэсцьдзя́сят - šeścsót šeśćdziesiąt

700

СЕМСОТ
семсoт - siemsót

702

СЕМСОТ ДВА
семсoт два - siemsót dva

707

СЕМСОТ СЕМ
семсoт сем - siemsót siem

727

СЕМСОТ ДВАЦЦАЦЬ СЕМ
семсoт два́ццаць сем - siemsót dváccać siem

770

СЕМСОТ СЕМДЗЕСЯТ
семсoт се́мдзя́сят - siemsót siémdziesiąt

800

ВОСЕМСОТ
восемсoт - vosiemsót

803

ВОСЕМСОТ ТРЫ
восемсoт тры - vosiemsót try

808

ВОСЕМСОТ ВОСЕМ

восемсџт вџсем - vosiemsџt vџsiem

838

ВОСЕМСОТ ТРЫЦЦАЦЬ ВОСЕМ

восемсџт трыццццц вџсем -
vosiemsџt tryccać vџsiem

880

ВОСЕМСОТ ВОСЕМДЗЕСЯТ

восемсџт вџсемдзесццт - vosiemsџt
vџsiemdzesiat

900

ДЗЕВЯЦЬСОТ

дзецяцџсџт - dzieviaćsџt

904

ДЗЕВЯЦЬСОТ ЧАТЫРЫ

дзецяцџсџт чцтыры - dzieviaćsџt
ćatýry

909

ДЗЕВЯЦЬСОТ ДЗЕВЯЦЬ

дзецяцџсџт дзџвццц - dzieviaćsџt
dziećiać

949

ДЗЕВЯЦЬСОТ СОРАК ДЗЕВЯЦЬ

дзецяцџсџт сџрак дзџвццц -
dzieviaćsџt sџrak dziećiać

990

ДЗЕВЯЦЬСОТ ДЗЕВЯНОСТА

дзецяцџсџт дзџвццноста -
dzieviaćsџt dzievianџsta

tígrisdýr

М

ТЫГР

тыгр - tyhr

mús
dýr

Ғ

МЫШ

мыш - myř

rotta

М

ПАЦУК

пацýк - paćúk

kanína

М

ТРУС

трцс - trus

ljón

М
леў
леў - lieŭ

asni

М
асёл
асёл - asiól

fill

М
слон
слон - slon

fugl

Ғ
птушка
птушка - ptúška

hani

М
пеўнік
пеўнік - piéūnik

dúfa

М
голуб
голуб - hólub

gæs

Ғ
гусь
гусь - huś

skordýr

Н
насякомае
насякомае - nasiakómaje

padda

М
жук
жук - žuk

moskítófluga

М
камар
камар - kamár

fluga

Ғ
муха
муха - múcha

maur

Ғ
мурашка
мурашка - muráška

hvalur

M
кіт
кіт - kit

hákarl

F
акула
акúла - akúla

höfrungur

M
дэльфін
дэльфін - delfín

snigill

M
смоўж
смоўж - smouž

froskur

F
жаба
жаба - žába

oft

часта
ча́ста - částa

strax

неадкладна
неадкла́дна - nieadkládna

skyndilega

раптам
ра́птам - ráptam

þó að

хоць
хоць - choć

fimleikar

F
гімнастыка
гімна́стыка - himnástyka

tennis

M
тэніс
тэ́ніс - ténis

hlaup

M
бег
бег - bieh

hjólreiðar

M
веласпорт
веласпóрт - vielaspórt

golf

M
гольф
гольф - hólf

skautar

N
катанне на каньках
катáнне на канька́х - katánnie na kańkách

fótbolti

M
футбол
футбóл - futból

körfubolti

M
баскетбол
баскетбóл - baskietból

sund
íþrótt

N
плаванне
пла́ванне - plávannie

köfun

M
дайвінг
да́йвінг - dájvinh

fjallganga

M
пешы турызм
пе́шы туры́зм - piéšy turýzm

Bretland

F
Вялікабрытанія
Вялікабрыта́нія - Vialikabrytánija

Spánn

F
Іспанія
Іспа́нія - Ispánija

Sviss

F
Швейцарыя
Швейца́рыя - Šviejcáryja

Ítalía

F
Італія
Іта́лія - Itálíja

Frakkland

F

Францыя
Фр́анцыя - Fráncyja

Þýskaland

F

Германія
Герма́нія - Híermáníja

Taíland

M

Тайланд
Тайла́нд - Tajlánd

Singapúr

M

Сінгапур
Сінгапу́р - Sinhapúr

Rússland

F

Расія
Расі́я - Rasíja

Japan

F

Японія
Япо́нія - Jaróníja

Ísrael

M

Ізраіль
Ізраї́ль - Izráií

Indland

F

Індыя
Інды́я - Índyja

Kína

M

Кітай
Кіта́й - Kitáj

Bandaríkin

PL

Злучаныя Штаты Амерыкі
Злу́чаныя Шта́ты Аме́рыкі -
Zlúčanyja Štáty Amiéryki

Mexíkó

F

Мексіка
Мэксі́ка - Miéksika

Kanada

F

Канада
Кана́да - Kanáda

Síle

F
Чылі
Чылі - Čyli

Brasilía

F
Бразілія
Бразілія - Brazílija

Argentína

F
Аргенціна
Аргенціна - Arhiencína

Suður-Afríka

F
Паўднёвая Афрыка
Паўднёвая А́фрыка - Paŭdnióvaja Áfryka

Nígería

F
Нігерыя
Нігерыя - Nihiéryja

Marokkó

F
Марока
Маро́ка - Maróka

Líbía

F
Лівія
Лі́вія - Lívija

Kenía

F
Кенія
Ке́нія - Kiéniya

Alsír

M
Алжыр
Алжы́р - Alžýr

Egyptaland

M
Егіпет
Егі́пет - Jehípiet

Nýja Sjáland

F
Новая Зеландыя
Но́вая Зелáндыя - Nónvaja Zielándyja

Ástralía

F
Аўстралія
Аўстра́лія - Aŭstrálija

Afríka

F

Афрыка
Áfryka - Áfryka

Evrópa

F

Еўропа
Еўропа - Jeŭrópa

Asía

F

Азія
Áзія - Ázija

Ameríka

F

Амерыка
Амэрыка - Amiéryka

kortér

чвэрць гадзіны
чвэрць гадзіны - čverć hadzíny

háłftími

паўгадзіны
паўгадзіны - paŭhadzíny

þrjú kortér

тры чвэрці гадзіны
тры чвэрці гадзіны - try čvérci
hadzíny

1:00

адна гадзіна
адна гадзіна - adná hadzína

2:05

дзве гадзіны пяць хвілін
дзве гадзіны пяць хвілін - dzvie
hadzíny piać chvilín

3:10

тры гадзіны дзесяць хвілін
тры гадзіны дзесяць хвілін - try
hadzíny dziésiać chvilín

4:15

чвэрць пятай
чвэрць пятай - čverć piátaj

5:20

пяць гадзін дваццаць
хвілін
пяць гадзін дваццаць хвілін - piać
hadzín dváccać chvilín

6:25

**шэсць гадзін дваццаць
пяць хвілін**

шэсць гадзін дваццаць пяць хвілін
- šesć hadzín dváccać piać chvilín

7:30

палова восьмай

палова восьмай - palóva vósmaj

8:35

восем трыццаць пяць
восем трыццаць пяць - vósiem
trýccać piać

9:40

**без дваццаці хвілін
дзесяць**

без дваццаці хвілін дзесяць - biez
dvaccací chvilín dziésiać

10:45

без чвэрці адзінаццаць

без чвэрці адзінаццаць - biez čvérci
adzináccać

11:50

**без дзесяці хвілін
дванаццаць**

без дзесяці хвілін дванаццаць -
biez dziesiaci chvilín dvanáccać

12:55

без пяці хвілін гадзіна

без пяці хвілін гадзіна - biez piací
chvilín hadzína

klukkan eitt að morgni

адна гадзіна ночы

адна гадзіна ночы - adná hadzína
nóčy

klukkan tvö eftir hádegi

дзве гадзіны папаяўдні

дзве гадзіны папаяўдні - dzvié
hadzíny papaŭdní

síðasta vika

мінулы тыдзень

мінулы тыдзень - minúly týdzień

þessi vika

гэты тыдзень

гэты тыдзень - héty týdzień

næsta vika

наступны тыдзень

наступны тыдзень - nastúpny
týdzień

síðasta ár

мінулы год
мінúлы год - minúly hod

þetta ár

гэты год
гэты год - héty hod

næsta ár

наступны год
настúпны год - nastúpny hod

síðasti mánuður

мінулы месяц
мінúлы мэсяц - minúly miésiac

þessi mánuður

гэты месяц
гэты мэсяц - héty miésiac

næsti mánuður

наступны месяц
настúпны мэсяц - nastúpny miésiac

2014-01-01

першага студзеня дзве тысячы
чатырнаццатага года
пёршага стúдзеня дзве тысячы
чатырнáццатага гóда - piéršaha stúdzienia
dzvie túsiačy čatyrnáccataha hóda

2003-02-25

дваццаць пятага лютага дзве
тысячы трэцяга года
двáццáцý пýтага лýтага дзве тысячы
трéцýга гóда - dváccać piátaha liútaha dzvie
túsiačy tréciaha hóda

1988-04-12

дванаццатага красавіка тысяча
дзевяцьсот восемдзесят восьмага
года
дванáццатага красавікá тýсяча
дзевяцьсóт вóсемдзесят вóсьмага гóда -
dvanáccataha krasaviká túsiača dzieviaćsót
vósiemdziesiat vósmaha hóda

1899-10-13

трынаццатага кастрычніка тысяча
восемсот дзевяноста дзявятага
года
трынáццатага кáстрýчнiкá тýсяча
восемсóт дзевяноста дзявýтага гóда -
trynáccataha kastrýčnika túsiača vosiemsót
dzievianósta dziaviátaha hóda

1907-09-30

трыццатага верасня тысяча
дзевяцьсот сёмага года
трыцáтата вéрасня тýсяча дзевяцьсóт
сéмага гóда - tryccátaha viérasnia túsiača
dzieviaćsót siómaha hóda

2000-12-12

дванаццатага снежня
двухтысячнага года
дванáццатага снéжня
двухтýсячнага гóда - dvanáccataha
sníěžnia dvuchtúsiačnaha hóda

enni

М
лоб
лоб - lob

hrukka

Ф
маршчына
маршчына - marščyna

haka

М
падбародак
падбародак - padbaróðak

kinn

Ф
шчака
шчакá - ščaká

skegg

Ф
барада
барада́ - baradá

aughár

PL
вейкі
вэйкі - viéjki

augabrún

N
брыво
брывó - bryvó

mitti

Ф
талія
тáлія - tálija

hnakkagróf

Ф
патыліца
патыліца - patýlica

brjóstkassi

Ф
грудная клетка
грудна́я клі́тка - hrudnája kliétka

þumall

М
вялікі палец
вялі́кі па́лец - vialíki páliec

litlifingur

М
мезенец
мэ́зенец - miézieniec

baugfingur

M

безназоўны палец
безназоўны палец - bieznazóŭny
páliec

langatöng

M

сярэдні палец
сярэдні палец - siarédni páliec

vísifingur

M

указальны палец
указальны палец - ukazálny páliec

úlnliður

N

запясце
запясце - zapiáscie

fingurnögl

M

пазногаць
пазногаць - paznóhać

hæll

F

пятка
пятка - piátka

hryggur

M

пазваночнік
пазваночнік - pazvanóčnik

vöðvi

M

мускул
мýскул - múskul

bein
líkami

F

косць
косць - kość

beinagrind

M

шкілет
шкілét - škiliét

rifbein

N

рабро
рабрó - rabró

hryggjarliður

M

пазванок
пазванók - pazvanók

þvagblaðra

M

мачавы пузыр

мачавы́ пузы́р - mačavý puzýr

æð

F

вена

véna - víéna

slagæð

F

артэрыя

артэрыя - artéryja

leggöng

F

пoxва

пóхва - róchva

sæði

F

сперма

спёрма - spíérma

typpi

M

пеніс

пéніс - riénis

eista

N

ячка

ячка - jajéčka

safaríkur

сакавіты

сакавіты - sakavítu

sterkur

matur

востры

вóстры - vóstry

saltur

салёны

салёны - salíónu

hrár

сыры

сыры́ - sygý

soðið

вараны

váраны - várany

feiminn

сарамлівы
сарамлівы - saramlívy

gráðugur

прагны
прагны - práhny

strangur

строгі
стрóгі - stróhi

heyrnarlaus

глухі
глухі - hluchí